





# ІНСТЫТУТ АГРАГЛЕБАНАЎСТВА ТРЭБА АЗДАРАВІЦЬ

Не так даўно ў Інстытуце аграглебанаўства і ўгнаенняў Акадэміі навук Беларусі была сарвана мадэль нацыянальна-фашыстаўскага ўстаўлення ў інстытуце ўсё даследчую работу па агляду хімізацыі. Разам з ворагамі народа Гагчыным, Смольчанам, Гаранкім і інш. ён прыкляў свае брудныя рукі да навукова-даследчай работы па сельскай гаспадарцы. Тут было праведзена свавольнае размеркаванне роляў.

Шпін Бекс са сваёй аграві ў амяленых органах праводзіў школьніцкі ў практычнай сельскай гаспадарцы, накіраванае на падрыхтоўку калгаснага ладу, а Пратасяня і інш. пад школьніцка-фашысцкім бандажам з Наркамзема падвозілі «старэтычына» ўгравітавані.

Няма ніякай неабходнасці ў гэтым артыкуле падрабязна пераказваць разгляду ўсё «прадукцыю» гэтага нацыянальна-фашыста. Зусім ясна, што, звязаны ў свай дзейнасці з трафікамі Старынін і Дзюбарам, які знаходзіліся ў кіраванні Усесаюзнага інстытута ўгнаенняў, аграглебанаўства і аграхіміі, а таксама з ворагамі народа, працэсаванымі ў даследчы сельскагаспадарчы ўстанове і органы Наркамзема БССР — Пратасяня на працягу разу год школьніц ў галіне хімізацыі сельскай гаспадарцы.

Лінія гэтага спрытаканавага школьніка, зусім вядома, была рэалізавана на кампрамісаваных мінеральных угнаеннях, мясцовых угнаеннях, у прыватнасці, торфу на зрыў аграхімічных мерапрыемстваў, каб знізіць ураджайнасць калгасна-саўгасных пазыў.

Невядома, даку-бы ў гэтай абстаноўцы злучыўшы забруджаны і самасупакоўнасці магла прадэманстраваць Пратасяня ў Інстытуце аграглебанаўства, каб ён не быў выкрыты, дарэчы, пачына партыйнай арганізацыі Акадэміі навук.

Ці былі сігналам аб Пратасяні? Былі. Яшчэ ў часе чысткі партыі ў 1933 годзе Пратасяня быў выкрыты і выключаны як чужы чалавек, буржуазны перарэжонік. Але праз некаторы час па халайніцкай партыйнай групе Інстытута, за подпісам Чотверыкова, Антопенкі, трафіста Пушынскага і выкрытага зараз як здурыўшана Магарам, Пратасяня быў ануляваны ў партыі.

Перад усімі работнікамі Інстытута аграглебанаўства ў першую чаргу, а там больш перад камуністамі, востра ўстае задача далавава выкрыцця ўсіх сувязяў Пратасяні ў Інстытуце, у Акадэміі навук і па-за ёй. Ші робіцца гэта? Далёка не.

Сваўтарамі некаторых «навуковых» прап Пратасяня былі навуковыя работнікі Рубанаў, Шпілаўскі, Шыло, Уласенка і Чотверыкоў. Завалася-б, што яны ў першую чаргу мелі магчымасці і абавязаны былі далавава партыі да канца ўскрыцці школьніцкіх, змагацца за найхутэйшую ліквідацыю яго вынікаў. Гэтага, аднак, не адбылося. На вытворчым парадзе 4 мал Рубанаў, Шыло, Уласенка, разам з акадэмікам Афанасевым, гаварылі не аб школьніцтве ў рабоне Пратасяня, а толькі аб неахотах у гэтых «навуковых» працах. А навуковыя работнікі Уласенка нават прапанаваў перавызначыць школьніцкую лінію Пратасяня «дэфектыўнасць торфу і тарфяных угнаенняў на пазыўнасці глеба».

Акадэмік, член ВКП(б) Белуф-Зіхман, які кіруе пільнянімі хімізаванымі гаспаў у Аграглебавым Інстытуце, да апошняга часу прадэмаў паказарную стараннасць у абароне «навуковых» прап Пратасяня.

Далёка не ўсё зробіў на выкрыццю школьніцтва Пратасяня навуковыя работнікі Чотверыкоў, які так многа далаваў гэтаму нацыянальна-фашысцкаму свавольству адной з яго «спраў» і халайніцкаў ў свой час аб ануляванні яго ў партыі.

Такім чынам, у Інстытуце аграглебанаўства няма рэальнага разгортвання крытыкі і самакрытыкі, сур'ёзнай барацьбы па ліквідацыі вынікаў школьніцтва.

Карыстаючыся такім становішчам спраў, у Інстытуце знаходзіцца зараз людзі, якія з мэтай ачысціць свайго ўласнага твару спынаюцца на халайніцкіх пільняніх і афішываць сабе як даўніх праціўнікаў Пратасяня. У такую пазу зараз стаў прафасортата Інстытута Ф. Магарам, які з даўняй стараннасцю «выкрывае» даўно выкрытага Пратасяню. А вядома-ж, што і Магарам падпісаў халайніцтва ў свой час аб ануляванні Пратасяні ў партыі. Магарам-жа пісаў на «працу» Пратасяня «Звоўка па хімізацыі ў БССР» у лютым 1936 г. рэспондзі, дзе побач з аспірацыйнымі заўвагамі аб асобных неахотах адрывае, што «работа мае вылікае тэарэтычнае і навуковае значэнне».

Сянь гэтых пазовіла робіцца больш ясна, калі прыгледзецца да твару самога Магарам, які раскрываецца толькі ў сапраўды апошнія дні. З 1915 па 1919 год ён быў асерам. У 1923 годзе, будучы студэнтам Тімураўскай сельскагаспадарчай акадэміі, актыўна выступаў супроць генеральнай лініі партыі, галасваў за платформу трафісцкай апазіцыі. Гэты свой трафісцкі грук ён старанна ўтойваў ад партыі.

За час работы ў Акадэміі навук Беларусі ён зрабіў некалькі антыпартыйных выступленняў, у якіх ідэалізаваў Луц-Троцкага. Да апошняга часу Магарам хаваў у сабе «Урокі Октября» і іншыя выці фашысцкага бандажа Троцкага. Гэты контррэвалюцыйны артыкул ён беражліва захоўвае з 1921 года. Відав, па густу прыхілае яна яму. Магарам-жа рэкламаваў па работу ў Аграглебавым Інстытуце нейкага Пушынскага, выкрытага потым як трафіста.

2 ліпеня па сходах партыйнага калектыва разглядалася справа Магарам. У накроўх здурыўшым, дамаганым выступленні ён дарэмна імкнуўся абвараць неаб'яравана і казачка, што яго... цуюць. Зноў-жа, аказваецца, за тое, што ён «выкрываў» ворага Пратасяню. Партыйны калектыв Акадэміі выключыў здурыўшана Магарам з партыі, і яго спраба змянуць, астаўся ў ценю аказана бітай.

Справа ў Аграглебавым Інстытуце павінны прымусіць партарганізацыю і прэзідыум Акадэміі навук прыгледзецца да асабнасці Інстытутаў Акадэміі і, у прыватнасці, да Інстытута біялогіі. Неарзучыла чаму ў такі аказан час барацьбы па выкрыццю школьніцтва ў сельскай гаспадарцы і ліквідацыі яго вынікаў адсвавацца прафасорт, ён-жа і дырэктар гэтага Інстытута — Дарожкін. Хіба школьніцкая дзейнасць Пратасяня і іншых ворагаў народу ў сельскагаспадарчых і навукова-даследчых установах і органах Наркамзема не закрываўа пытанні, звязаныя з культурай бульбы? Хіба сам Дарожкін не мае за сабой непаўнагрузу памылак у сувязі з правадзімай у свой час па Беларусі школьніцкай апыраванай сілбоў? Хіба няма ў яго памылак у адносінах да пазыўнаў і т. д.?

Партыйная арганізацыя Акадэміі павінна паглядзець, чаму такую пазыўнаў займае зараз Дарожкін.

У сувязі з усім сказаным трэба адзначыць, што прэзідыум Акадэміі навук і яе кіраванні т. Сурта, відав, дрэнна ведаюць сапраўднае становішча спраў у Інстытутах Акадэміі. У акадэміі яшчэ не разгортну сапраўднай барацьбы за ліквідацыю вынікаў школьніцтва, за выкананне дырэктару Лютаўскага Пленума ЦК ВКП(б), указаных у таварышкі Сталіна і рашэнняў XVI з'езда ВКП(б).

Н. ПУЗІКА,  
І. ШЛЯФЕР.

# УБОРКУ ПРАВЯДЗЕМ БЕЗ СТРАТ

На нашай машына-трактарнай станцыі ёсць чатыры трактары (дэсаціфталы) спонавазальнікі. Тры ўжо адрамантаваны. Гэтыя дні мы скарыстоўваем для таго, каб ачысціць правядзены кожны дзень машыны, добра адрагуляваць рэжым апарата, абстаць трактары.

Праз дзень-два мы выязджаем у калгасы на спраўных спонавазальніках. Лёгка і вольна вучым нас, што песпехі работы залежаць галоўным чынам ад таго, як будзе нарыхтавана машына да ўборкі. Лёгка было на нашай станцыі так: спонавазальнікі вышлі жаць паспраўным, нават не абстацаным. Толькі прыступілі да работы — і машыны пачалі саванца. А гэта таму, што спонавазальнічкі іх не адрамантавалі, за гатоўнасць іх ніхто не аказваў.

Мы ўлічылі гэты ўрок. Ремонт правядзі высока якасця. Самі адрамантавалі машыны, па якой будзем працаваць. Таксама падрабаль лепшых трактарыстаў і трактары на працу.

На спраўных спонавазальніках кожны з нас узяў у бягуць сезоне не менш як з 150 гектараў. На ўборку мы будзем рашуча змагацца са стратамі, каб чынасьці кошт працаўдзя калгасніка. Да спонавазальнічкі прыгасоўваем сэрваўдзявіцкі, аглядаем палотны.

Мы ўпэўнены, што сваё абавязальнасць па песпехам выканаем. Толькі даламогу ў гэтым нам павінны аказаць дзяржаўны машына-трактарнай станцыі і старшынні калгасаў.

Узяць, напрыклад, участкі. Ад таго, як будзюць яны падабраны, залежыць выкананне нормы і якасць. На-жалі, аб участ-

ках мы яшчэ ніякага ўдзялення не маем. Дырэктар МТС т. Боў і старшы агравом т. Ткачэнка не далі нам магчымасці самім прымаць удзел у падборі участкаў. Яны аддавалі гэта важнейшую справу на аптошніа іх. Далаворы заключылі і на гэтым супакоўнасці.

Сораж мы выязджаем у поле, а ўчасткаў не ведаем, маршпрутуў таксама.

Спонавазальнічкі не забавічаны шпатагам. Старшы механік і дырэктар МТС ўсё абіраюцца закупшці шпатаг. Але мы яго як не мелі, так і не маем.

Такія адносіны да нас, спонавазальнічкі, з боку дзяржаўных машына-трактарнай станцыі ствараюць сур'ёзную пазуру ў рабоце.

Мы патрабуем большай увагі дырэктару станцыі да падбору участкаў, сапраўднай даламогі арганізаваць работу спонавазальнікам. Кожны спонавазальнічкі павінен быць гатоў да выхдаў ў поле, бо час ўборкі пазыўнаў блізка.

Перад ўборкаю кожны спонавазальнічкі павінен ведаць участкі, які свае піль пільцаў, яшчэ раз правядзены машыну, забавічаны яе патрыонімі заласнымі часткамі, шпатагам і інш. Асноўная ўмова паспяховай работы — правільны тэхнічны логіка спонавазальнічкі. Пра гэта павінен памыць кожны спонавазальнічкі.

Спонавазальнічкі, машыністы жыва-ракі і лобарек павінны разгартуць сацыялістычнае сапраўдства на баваю пахоту і ўзроўне правядзення ўборкі ўчастка, без страт, за павелічэнне кошту працаўдзя ў кожным калгасе.

ГАЛЬНЕВІЧ Валдаў і СТОМА Нікалай, спонавазальнічкі Талачынскай МТС.

# НЕДАПУШЧАЛЬНАЯ САМАСУПАКОЕНАСЦЬ

Мы праехалі палі і праглядзелі пасевы сельскагаспадарчых артыяў «Чырвоны баец», «Перша маа», «Чырвоны сіяг», «Кастрычніцкая перамога», «Дзень урадлага» і інш. Тураўскага раёна. Ва ўсіх калгасах вылі на ўраджай шпашнікі, азмага жэта надзвычай добрыя.

Пасля праішоўшых у апошнія дні вялікіх далавоў яравыя пасевы можа казачка, дружна пачалі расці, знікае лясночэсавая жэціна.

Уборка багатага ўраджаю, захаванне яго ад страт і паванія з'дзяўдзя сур'ёзнайшай справай.

Але, відав, не разумеюць гэтага кіраванні кіраванні раённых арганізацый. Райком партыі (сарытар т. Дамброўскі), райвыканом (старшыня т. Шарыньскі) справа пахоту і да ўборкі па сутнасці адзін на вокуны райземадзелаў і МТС. А сагачык райка т. Грапчанка і дырэктар МТС т. Вікіе прадумалі, ізелавой работай не займаюцца, а мітусяцца.

У раёне маркупоў уборку зернавых культур машынаў 5.000 гектараў і 1.000 гектараў сярпамі. Асноўная ўборачная машына — жыва-ракі-самаскілка. Але на 28 чэрвеня з 60 жыва-ракі-самаскілка было адрамантавана ўсяго толькі 40. Да жыва-ракі-спонавазальнічкі не гатоўдзена ў неабходнай колькасці шпатаг. З 120 зернавыччальніччальных машынаў адрамантавана толькі 36, з 43 конных малатарак пахотытавана рабы на 25.

Значачыя маслы неадрамантаваны.

# РАСПАЧАЛІ ЖНІВО

Раз калгасаў Брагінскага раёна прыступілі да жніва азяміх і яравых культур. Калгас «Інтэрнацыянал», Савіцкага сельсавета, жмаў 6 гектар ячменю. Калгасіцы гэтай сельсаветаў Баржаўскіх, Беразінскага, Кубар штодзёна перавыконваюць нормы выпрацоўкі па жніву.

У калгасе «Новае жыццё» дрэнна далавоўна пасевы. Лёшню каналю стацталі дасці, дзачыць ў вішні. Не ўсе жыва-ракі адрамантаваны; гумны, павені, зернахаваальнікі не праціфікаваны. Няма ў гэтым калгасе і плага ўборачных работ. Старшыня калгаса Шарыня — гэты бабачка і заўважы адміністратар-імкнеча ўтойбі сапраўднае становішча ў калгасе, ён выхралачэцца.

— Я чалавек востры. Ціну! За непадаркі яны ў мяне спуску, няма нікому. Ціну!

У калгасе Азяранскага сельсавета чамсама не ўсё добра з пахоту і да ўборкі. Старшынні калгасаў Сасковіч, Гарасок і інш. не пазыюць належнага значэння арганізацыі працы. Брыгады яшчэ не атрымалі далавоўна ўборачных плагаў. Калгасіцы сельсаветаў «16 партыз», «Перамога», «Кастрычніцкая перамога» і інш. не ведаюць сваё месца ў брыгадзе на рабоце, сваіх абавязкаў у час ўборкі. Не кожнаму вядома нормы выпрацоўкі і распыкі.

У калгасе раёна дрэнна пахоту і да ўборкі гумны, свірны, зернахаваальнікі для прыякі зярна. Многія з іх, як напрыклад, у калгасе «На варшы», «XVI партыз» зарэжаны клячом.

Становішча з пахоту і да ўборкі і дыперанцыя пазыцы кіраванні Тураўскага раёна да гэтай важнейшай справы не могуць быць паршымі.

З. МАТУЗАУ.

Трэба азначыць, што райземадзель (загачык Калгасоў) не ведае з чым калгасіцы сусуралі ўборачную кампанію. У раёне ісьць 139 жыва-ракі, а жніва па зноўны райземадзель, адрамантавана ўсяго 114. Сэрваўдзявіцкі прыгасоўдзены толькі да 39 жыва-ракі.

ПРОТЧАНКА.

# ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБОРОНЫ СССР АРГАНІЗОВАЮЧЫ МАСЫ

У аказ на здраціцкую і палдую дзейнасць расстраўдзаны фашысцкай банда Ту-хачоўскага, Убарвіча, Якіра і інш чыгуначнікі зааруцалі за ўраза з прабойнай вышншні пазыку ўмацавання абароны Саюза ССР.

Наш работы калектыву поўнасьцю залучылі да галошу чыгуначнікаў і пахоты іх прасобу.

Па ўсіх паках былі праведзены мітынгі, палітгурткі. Кожнага рабочага мы азнаемлі з той школьніцкай работай і праціўніцтвам радымы, якую праводзілі фашысцкія агенты.

З пагардай, азобай і нянавісьцю рабочыя праціўнілі гэтых марзотных здраціцкаў. Рабочыя на мітынгах і палітгуртах абавязваліся прыняць самы актыўны ўдзел у пазыцы на пазыку і гэтым зьявіць больш умацаваць абароназдольнасць нашай радзімы.

Высё таварыша стыхаўдзя абавязай вострочасці Лявова:

— З неадрамантаванымі чалака таво іна і гадзіны, калі вышч утышчце новыя пазыкі. Я перша падпісаваўся на 100 проц. месачнага заробтку і заклікаю рабочых паслэдзяць майму прыкладу.

У сваім выступленні прафгор дэадажа т. Шулькін з агідай успамінаў імяны тых нагонікаў, якія зрабілі нашай радзіме і праціўніцтва фашысцкім контрразведкам. «Аказам на іх палдую дзейнасць. — Гаварыў ён, — будзе наш актыўны ўдзел ва ўмацаванні абароназдольнасці зямлі. Мы як ніколі арганізавана правядзем пахоту на пазыку».

Такія выступленні можна было-б прывесці вельмі многа. Але і гэты дасаточны характарыстэчны з якой актыўнасцю і энтузіязмам рабочыя сусуралі аублікаваныя паставы аб змыску «Пазыкі ўмацавання абароны Саюза ССР».

Да аублікавання паставы аб вы-

пуску пазыкі партыйная арганізацыя правяла зяліную пахоту і да ўборкі. Кожны агітар на сваім участку штэчэна раскумачваў рабочым і работнікам значэнне пазыкі, умовы і парадка яе размяшчэння. Парткомом былі падабраны і расстраўдзены на ўчастках людзі, на якіх ускладавалася адказнасць за правядзенне падліку сярэд паўнай групы рабочых. З гэтымі людзьмі былі праведзена нарада, на якой і былі даны канкрэтныя ўказанні аб метадах правядзення падліку.

Як толькі рабочыя дэадавалі аб аублікаванні паставы ўрада, пачалася пазыка на пазыку. Усе прымацаваныя да пахоту камуністы, камсамоўцы, спынавазальнікі, беспартыйныя актывісты пачалі абыходзіць пяхі. З вожым рабочым праводзілі інтэлігентныя гутаркі.

У меаблём пахоту быў такі вышалак, калі зьяа работніца, дадзёна прапуючы на фабрыцы, спыначку не хачела запісацца. Пасля таго, як ёй растлумачылі значэнне пазыкі, пра выганы, якія яна дала падлісчыку, работніца падпісчалася.

У выніку правядзены масава-палітчыцкай работы мы далаіс таво, што наш камітэт скончыў падліску на пазыку на готві-дзень, пасля перадачы зэкорта на радзё.

Усяго ахолена падліскай 2339 чалавек на суму 229 тысяч рублёў. Дасаткі тэлеграм, пісем, зяў папугаве ў зраза з'аўкома з гарадоў Магілёўскага, Сталіна і інш. — адзускіні просіць падлісць іх на пазыку.

Ніхто не хоча астацца без аблігаванай Пазыкі ўмацавання абароны кравіны. Уся работа па правядзенню падліку на пазыку праходзіла пад логучам: «Песпяховым размяшчэннем Пазыкі ўмацавання абароны ўмацую магчымасць нашай сацыялістычнай радзімы».

ГЕРМАН.

Сенатар парткома каміната імя Гінало.

# ШЧЫРЫЯ СЛОВА СТАРОЙ КАЛГАСНІЦЫ

УЗДА. Схоў калгасніцаў паграціччага калгаса імя Леніна быў наражэнь шпашчэ-людыні. На схоў з'явіўся ўсе, ад старога да малаго. Далакчальны таво. Богуны таварыў аб значэнні пазыкі, аб задачх умацавання абароны кравіны.

Хто хоча выказацца?—зачытаў пасля далава старшыня схоў.

— Выказвацца будзем падліскай. — зяўляў стыхаўдзя Тропак Міхась. — Праму запісаць мяне на 45 руб.

— Мые на 50, напрасіў Ахромчык Язеп.

— Да стала падпшоў Жэчка Спаяна, падліскаў сваё імя і прозвішча і паставіў лічбу 60.

Паграціччым калгас імя Леніна, а такса-

ма калгасы «Інтэрнацыянал», «Жхоло», «Камека» першымі ў раёне правалі падліску на пазыку абароны з ахотам усіх калгаснікаў.

У калгасе «Камека» прышла вечарам на кватэру брыгадзіра 70-гадовага старога Крэмея Дамна і аавіла:

— Я не ведала аб тым, што рапінаю схоў склікаўся і аб пазыцы там гаварылі, і зярав, як дэадавалася, праму падлісць і мяне на 30 руб. Я гэтыя грошы пазычэа дзяржаве ад шчырага сэрца, каб нава войска чырвоная яшчэ больш моцна было, каб ніякім ворагам не далавоўна тавы ніякай калгаснай зямлі і разбураць нава шчаслівае жыццё, якога я хоць не старасці гот дачавалася.

Я. ІВАШЫН.

# ХРОНІКА ПАЗЫКІ

КАПАТКЕВІЧЫ. На 7 ліпеня па раёну падліскай на Пазыку ўмацавання абароны СССР ахолена 6.605 чалавек на суму 353.700 рублёў. На пазыку падліскай ўсе калгаснікі калгаса «Новы зрыў» на 4.500 рублёў. Калгасіцы Цыгай падліскаўся на 100 рублёў.

ЛЭЗНА. Дружна праходзіць у раёне падліска на Пазыку ўмацавання абароны

# 63.843 ПРАЦОУНЫХ ВІДЕШЧЫНЫ ПІДПІСАЛІСЯ НА ПАЗЫКУ

ВІШЕБСК. Навольдэ даных горашчаджасці, на 8 ліпеня 63.843 працоўных горада і раёна падпісаліся на пазыку на 8.142.700 рублёў. На чыгуначным вузле падліскай

СССР. Калгаснікі з радэсцо далаюць у пазыку дзяржаве свой дух-тэотычэны далах. На мітынгу ў калгасе «Полымя» маці гойтванта Галева завіла: «Я з гонарам падпісаваўся на пазыку, бо ведаю, што гэтыя грошы пойдзю на ўмацаванне латых граніц. Я заклікаю ўсіх калгаснікаў і калгасніц падпісацца на гэту пазыку».

На 6 ліпеня суму падліску на пазыку па раёну склала 660 тыс. рублёў.

ахолены ўсе работнікі, інжынера-тэхнікі работнікі і служачыя. Паслятова праходзіць падліска сярэд навуковых работнічкі, Прафасора Мароў і Карпылаў падліскаліся на 1.500 рублёў кожны. (БЕТА).

# ІДЭАЛАГІЧНАМУ ФРОНТУ — МАКСІМУМ УВАГІ!

І. З. СУРТА  
Прэзідэнт Акадэміі навук БССР

Рашэнні лютаскага Пленума ЦК ВКП(б) маюць гістарычнае значэнне. Гэтыя рашэнні, далад і залучаючы слова таварыша Сталіна адрэкі новую паласу ў партыйным будаўніцтве, у жыцці нашай партыі, у жыцці нашай кравіны.

Сталініска Канстытуцыя, далад таварыша Сталіна на з'ядзе Советаў, па Пячэну ЦК і рашэнні Пленума Цэнтральнага Камітэта сталы ў адным радзе развіцця марксісцка-лэнінскага вучэння аб нашай партыі, аб нашай дзяржаве, аб літэратуры працятарыта ў эпоху сацыялізма, пазымаючы нашу дзяржаву—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік — на такую вышыню, аб якой лепшыя ўмы чалавечтва ў мінулым не маглі і марыць.

Як-жа ў нас, у БССР, у ВКП(б), пелатарыя кіраванні разумелі значэнне рашэння партыі, значэнне Сталініскай Канстытуцыі ў справе будаўніцтва нашай дзяржавы — Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, як неадрыўнай часткі зялітка Саветскага Саюза?

Урад, Цэнтральны Камітэт партыі ў свой час стварылі Канстытуцыйную камісію па выпрацоўцы Канстытуцыі БССР. Галадзель, якому было даручана складанне праекта Канстытуцыі, наўмысла запуніў у ёй буйнейшыя палітычныя памылкі.

У артыкуле 13-м гэтага праекта Галадзель імкнўся змязаць вядучую, ааварганную ролю рабочага класа. Ён у сваім праекце прапанава сваю антылэнінскаю, антыпартыйную лінію.

Не гледзячы на катаржыны адор нашай камітэй, выступленні тт. Гікало, Валочкіна, маі і іншых таварышоў, Галадзель усё-ж увартам ч

# 4-я СЕСІЯ ЦВК СІЮЗА ССР VII СКЛІКАННЯ АБ ПРАЕКЦЕ „ПАЛАЖЭННЯ АБ ВЪБАРАХ У ВЪРХОУНЫ СОВЕТ СІЮЗА ССР“

Праця даклада т. ЯКАЎЛЕВА Я. А. 4-й Сесіі ЦВК ССР  
VII склікання 7 ліпеня 1937 года

Тое-ж самае ўсеагульнае выбарчае права, якое значная частка буржуазна-дэмакратычных краін прызнае ў сваіх канстытуцыйных і фармальна ажыццяўляе пры выбарах, але якое на справе абарняе і абарняе, урэшце, адміністрацыйна-дэмакратычнымі спосабамі сапраўды механізмам імпрымантэнальнай дэмакратыі, выключачым і выштурхваючым рабочых, беднякоў-сялян і рэальных інтэлігентнаў з актыўнага ўдзелу ў дэмакратыі, — наш праект выбарчага закона пераўтварае ў зброю ўпаўважана ўсім масам працоўных у палітыку, у спробе ўнясення ў яго народу ў актыўны ўдзел у дэмакратыі, на ўсеагульную зброю народнага кантролю за сваімі выбарнікамі.

Тут наша партыя, саветы кіруюцца ўказаннем таварыша Сталіна на III Усерасійскім З'ездзе Саветаў дзевятнаццаці год назад:

«Нам, працэдурыстам рабочых нівоў, трэба, каб народ быў не толькі галасуючым, але і кіруючым».

Справа выбараў — справа вельмі сур'ёзная, — да яе трэба падрыхтавацца сур'ёзна. Да выбараў астаюцца толькі некалькі месяцаў, а падрыхтоўка выбараў і самае правядзенне выбараў патрабуюць найважнейшай арганізаванасці.

У нас яшчэ сустракаюцца такія дэмакратыі, якія разумеюць дэмакратыю, як аварыянтную распушчанасць, яе ўтрыманне безначалля. Няма чаго гаварыць аб тым, што гэта не наш, не большынін, не левіна-сталінскі погляд. Дэмакратыя не ёсць безначалля, наадварот, дэмакратыя азначае палітычную арганізаванасць дзяржавы, наяўнасць урада, наяўнасць прапарэдных цэнтраў грамадскіх арганізацый.

Дэмакратыя не ёсць адмаўленне ад арганізаванасці, наадварот, дэмакратыя ёсць найважнейшая арганізаванасць.

## ХОД СЕЛЬКАГАСПАДАРЧЫХ РАБОТ ПА БССР

На лютым Наркамзема, па калгасах БССР на 5 ліпеня г. г. сёсна на натуральных сенажаці 55,5 проц. Цяпер за першую паліўку ліпеня сенажаці толькі 15,6 проц. Толькі адзін Гроцкі раён выканаў план сенажання. Набліжаюцца да выканання Уздзвіжскі (90,2 проц.), Капыльскі (87,6 проц.), Заслаўскі (86,5 проц.), Чароўнаслабодскі (86,3 проц.) і іншыя раёны.

Недалучальнае заставанне сенажання на Суражскім раёне, які выканаў план толькі на 22,2 проц., Мехавіцкі — 29,5 проц., Магілёўскі — 33,8 проц., Дубровенскі — 34,0 проц. і інш.

З усяго сенажання ў калгасах звестка і застава сена 79 проц. Валілі разрыў паміж сенажанням і застававаннем сенажаці ў астаючых на сенаборных раёнах. Напрыклад, у Дубровенскім раёне застава сена за сенажання толькі 28,2 проц., Магілёўскі — 58,2 проц., Суражскі — 64,9 проц.

Вышэйшая арганізаванасць, можна сказаць, — заўважна арганізаванасці. На працягу года дэмакратыя азначае і патрабуе, у першую чаргу, максімальнай арганізаванасці ад рабочага класа, які кіруе рабоча-сялянскім саюзам, ад яго авангарда — камуністычнай партыі.

Наўхільнае ажыццяўленне Канстытуцыі ССР і вынікаючага з Сталінскай Канстытуцыі выбарчага закона несумненна забяспечыць далейшае разгортванне сацыяльнай дэмакратыі, расшырэнне базы працоўнай дэмакратыі. Наўхільнае ажыццяўленне Сталінскай Канстытуцыі і выбарчага закона несумненна забяспечыць на аснове крытыкі недахопаў работы Саветаў і вылучэння ў Саветы новых людзей палітычнае работы Саветаў зверху даўнаў.

Сілу народнага кантроля Саветаў выбарчымі на сваёй шкурцы нашы воіны не раз. Што ўвесь народ стаіць сільней за Саветы — у гэтым ліста раз нядаўна пераканаліся германска-японскія фашысты ў трансільвайскім будаўніцтве лічана. — наша рабоча-сялянскія краіны раздзішылі іх, як клоў. (Апладышменты).

Наўхільнае ажыццяўленне новай Канстытуцыі ССР і вынікаючага з Сталінскай Канстытуцыі выбарчага закона забяспечыць яшчэ большае згуртаванне вакол Саветаў народных мас і абранне таго Вярхоўнага Савета ССР і такіх Саветаў дэпутатаў працоўных, якія пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна правядуць у жыццё Сталінскую Канстытуцыю і правядуць народы ССР, сакручаючы ўсіх і ўсіх ворагаў рабочага класа і сялянства, да новых перамоў у справе будаўніцтва сацыялізма. (Доўгія апладышменты). Усе ўстаюць».

План сінажання па калгасах выкананы толькі на 12,5 проц. Першая паліўка ліпеня не дала амаль ніякага прыросту. На 30 чэрвеня было засінавана 11 проц. Круглянскі раён да гэтага часу зусім не прыступіў да сінажання. У Магілёўскім раёне засінавана 0,9 проц., Чароўнаслабодскі — 0,8 проц., Быхавіцкі — 1,4 проц., Шклоўскі — 1,4 проц., Старадарожскі — 1,3 проц., Смалявіцкі — 1 проц. і інш.

Панараў паднята 65,1 проц., паліны пад ворава — 17,2 проц., паліны пад залужанне — 14 проц. За апошнюю паліўку прырост на паліўцы панараў і паліны зусім нізкія.

Акучана бульбы ў другі раз 44,8 проц. На 30 чэрвеня было 27,7 проц.

## НА ПІМІЖНАРОДНЫМ КАНГРЭСЕ ПІСЬМЕННІКАЎ

МАДРЫД, 8 ліпеня. (БЕЛТА). II Міжнародны кангрэс пісьменнікаў не падобна на звычайныя з'езды гэтага роду. Ён аб'яднае ў абстаноўцы лютай грамадзянскай вайны Геранічых Мадрыд — шах абстраляем. Пісьменнікі, якія чытаюць, унеслі свет, заслаўляюць разам з байцамі, не паспешнымі атрымаў іх асаду са свайго аздзення.

Не паспелі атрымаць палкі словы французскага рэжысёра-леона Муціна, які на трыбуне паўважана радасна, поўна рашучасці твары іспанскай моладзі. Кангрэс правае іх бурнай заваяваў. На трыбуне англійскі пісьменнік Бейтс. Ён змаганне ў рэчах рэспубліканскай арміі. Іпача грывіш апладышменты, але старшыня аб'ядла, што слова мае тав. Вішнёўскі — аўтар «Мы іх Кронштатта». Кангрэс устае. Доўга не змажваюць апаці ў гонар Савецкага Саюза.

Італьянскі пісьменнік Потача заўважыў іспанскі народ, што народ італіі, які стое на фашысцкім ботам, салітарны з пераможным іспанскім народам.

Італьянскі пісьменнік Сяо таворыш: «Варажба за свабоду Іспанію — гэта барацьба за свабоду Італіі, хоць гэтыя краіны раздзелены тысячамі кілометраў».

Азія за другім выступам пісьменнікі Паўнёвай Амерыкі, для якіх іспанская мова — родная мова: ад Перу — Сесар Вальеха, ад Чылі — Роберто Ромеро. Выступаюць пісьменнікі Кубы, Кастарыкі, Мексікі. Яны выражаюць сваю салітарнасць са змаганнем іспанскага народу.

У 7 гадзінах веча адбыўся мітынг рабочых Мадрыда, на якім выступілі пісьменнікі Міхал Кальво, Андрэ Малро і Вячаслаў Густав Рэгер, які прыбуў на кангрэс, не гледзячы на свае цяжкія раны. Ён выступаў, селзячы ў крэсла. Дэлегаты стаячы віталі мужана змагара за свабоду іспанскага народу.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

### МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Згодна афіцыйнага паведамлення іспанскага міністэрства абароны, апублікаванага 7 ліпеня ў 23 гадзіны, на поўдзень ад ракі Тахо рэспубліканскія войскі завалі Аіра Суарэ і вёску Рана. Рэспубліканцы атакавалі Сіера Рана.

У раёне Мадрыда рэспубліканцы завалі Ватахонс і вышыню 327. У паўночным сектары іспанскія імкнуліся вырваць пазіцыі, страчаныя ім 6 ліпеня. Праціўнікі скончылі вайну колькасць самалётаў, якія развілі вялікую атакуючасць. Аднак, намагаючыся авіяна пашукаць да іх, вельмі нязначныя разультаты, даючыя мужнаці рэспубліканскіх лётчыкаў.

Чаці рэспубліканскія войскі, заняўшы Бруета (на паўднёвым захадзе Мадрыда), на-равейшаму працуваць. Заняты новыя пазіцыі. Рэспубліканцы перасякаюць Гвадалару. Усе пазіцыі, занятыя рэспубліканцамі 6 ліпеня, захаваны, не гледзячы на атакі праціўніка. Акрамя таго, захаваны новыя пазіцыі.

Паведамленні з Лондана адзначаюць вялікае стратэгічнае значэнне захвату рэспубліканцамі Бруета на захад ад Мадрыда. Згодна афіцыйнаму паведамленню з Лондана (сталіна Англіі), 7 ліпеня (БЕЛТА). Учора генерал Франко апублікаваў «своў», адрававаючы раду замежных дзяржаў. Франко патрабуе прадастаўлення яму права ваюваць старані і патражае прымяніць эканамічныя рэпрэсіі ў адносінах краінах, якія адмаваюць прадастаўлення ім такіх праў. У гэтай «вопе» Англіі і Францыі працяжваюцца абавязанні ў ўмяшанні ў іспанскія справы. У заключэнне Франко патражае паравы ўскія эканамічныя сувязі з дзяржавамі, якія не падтрымваюць зараз іспанскіх мадэляў.

## НАХАБНАЯ „НОТА“ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ЛОНДАН (сталіна Англіі), 7 ліпеня. (БЕЛТА). Учора генерал Франко апублікаваў «своў», адрававаючы раду замежных дзяржаў. Франко патрабуе прадастаўлення яму права ваюваць старані і патражае прымяніць эканамічныя рэпрэсіі ў адносінах краінах, якія адмаваюць прадастаўлення ім такіх праў. У гэтай «вопе» Англіі і Францыі працяжваюцца абавязанні ў ўмяшанні ў іспанскія справы. У заключэнне Франко патражае паравы ўскія эканамічныя сувязі з дзяржавамі, якія не падтрымваюць зараз іспанскіх мадэляў.

наш са змаганнем Іспанія. За стаячы апалару. Апладышменты пераховаюць у авіяцыі калі на трыбуне паўважана камандор інтэрнацыянальнай брыгады Вячаслаў пісьменнік Ганс.

Ін заклікае дэлегатаў кангрэса наведаць байцоў на фронце Гвадалары. Яго змяняе паст Балгары Хрысто Белеў. Ён заўважыў іспанскіх таварышоў, што лепшы пісьменнік свету астануцца разам з Іспаніяй да поўнай перамогі.

7 ліпеня ўвесь кангрэс на франтах. Дэлегаты гутарылі з байцамі ў агонах Карабальа, Гвадалары, Бруета.

Мартын Андрэен-Некс, Алексей Талстой, Андрэ Малро, Норваль Грыг акружаны з усіх бакоў загаралымі таварышамі рабочых і сялян геранічых Іспаніі. Не змажваюць выжыць у гонар адзінага народнага фронту, у гонар Савецкага Саюза, у гонар мужана іспанскага народу, які змаганне па чыслае чалавечы.

На мітынг у адной з брыгад выступілі з прывітальнымі прамовамі ўкраінскі пісьменнік Мікітайка, наменні паст Эрх Вайперт і пісьменніца Менскі.

У 7 гадзінах веча адбыўся мітынг рабочых Мадрыда, на якім выступілі пісьменнікі Міхал Кальво, Андрэ Малро і Вячаслаў Густав Рэгер, які прыбуў на кангрэс, не гледзячы на свае цяжкія раны. Ён выступаў, селзячы ў крэсла. Дэлегаты стаячы віталі мужана змагара за свабоду іспанскага народу.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

### МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Згодна афіцыйнага паведамлення іспанскага міністэрства абароны, апублікаванага 7 ліпеня ў 23 гадзіны, на поўдзень ад ракі Тахо рэспубліканскія войскі завалі Аіра Суарэ і вёску Рана. Рэспубліканцы атакавалі Сіера Рана.

У раёне Мадрыда рэспубліканцы завалі Ватахонс і вышыню 327. У паўночным сектары іспанскія імкнуліся вырваць пазіцыі, страчаныя ім 6 ліпеня. Праціўнікі скончылі вайну колькасць самалётаў, якія развілі вялікую атакуючасць. Аднак, намагаючыся авіяна пашукаць да іх, вельмі нязначныя разультаты, даючыя мужнаці рэспубліканскіх лётчыкаў.

Чаці рэспубліканскія войскі, заняўшы Бруета (на паўднёвым захадзе Мадрыда), на-равейшаму працуваць. Заняты новыя пазіцыі. Рэспубліканцы перасякаюць Гвадалару. Усе пазіцыі, занятыя рэспубліканцамі 6 ліпеня, захаваны, не гледзячы на атакі праціўніка. Акрамя таго, захаваны новыя пазіцыі.

Паведамленні з Лондана адзначаюць вялікае стратэгічнае значэнне захвату рэспубліканцамі Бруета на захад ад Мадрыда. Згодна афіцыйнаму паведамленню з Лондана (сталіна Англіі), 7 ліпеня (БЕЛТА). Учора генерал Франко апублікаваў «своў», адрававаючы раду замежных дзяржаў. Франко патрабуе прадастаўлення яму права ваюваць старані і патражае прымяніць эканамічныя рэпрэсіі ў адносінах краінах, якія адмаваюць прадастаўлення ім такіх праў. У гэтай «вопе» Англіі і Францыі працяжваюцца абавязанні ў ўмяшанні ў іспанскія справы. У заключэнне Франко патражае паравы ўскія эканамічныя сувязі з дзяржавамі, якія не падтрымваюць зараз іспанскіх мадэляў.

## НАХАБНАЯ „НОТА“ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО

ЛОНДАН (сталіна Англіі), 7 ліпеня. (БЕЛТА). Учора генерал Франко апублікаваў «своў», адрававаючы раду замежных дзяржаў. Франко патрабуе прадастаўлення яму права ваюваць старані і патражае прымяніць эканамічныя рэпрэсіі ў адносінах краінах, якія адмаваюць прадастаўлення ім такіх праў. У гэтай «вопе» Англіі і Францыі працяжваюцца абавязанні ў ўмяшанні ў іспанскія справы. У заключэнне Франко патражае паравы ўскія эканамічныя сувязі з дзяржавамі, якія не падтрымваюць зараз іспанскіх мадэляў.

## НАПЯРЭДАДНІ XVII ГАДАВІНЫ ВЫЗВАЛЕННЯ БССР АД БЕЛАПАЛІКА МЕНСК У ДНІ СВЯТА

Менскі гарком КП(б)Б і гарсовет пра-возаць рад мерапрыемстваў у адзінку XVII гадавіны вызвалення БССР ад белапалікаў. 10 ліпеня ў Палацы піонеру адбудзецца сустрэча піонэраў з героямі грамадзянскай вайны. 11 ліпеня на стадыёне «Дынама» імя Кірава — агульнаармейскія святочныя мітынг працоўных. Пасля мітынга адбудзецца масавы фізкультурны выступленні. Тут-жа на стадыёне будзе лад стар у адзінку «Беларускага вальсу».

На футбольным полі адбудзецца матч паміж зборнай камандай БССР і камандай олекса фабрыкі «Кіна». Упершыню будзе разыгран астафета імя XVIII гадавіны вызвалення БССР ад белапалікаў. Увечары тако-ж дня на цэнтральных вуліцах Менска (каля Дома Чырвонай Ар-міі, Вельмомбанка і фабрыкі «КМ» на Ленінскай вуліцы) арганізуюцца масавыя танцы. У парк імя Горькага ў гэты час — народнае гуляне.

## ЭСТАФЕТА ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ ПАГРАНІЧНЫХ РАЁНАЎ БССР

Учора ў 8 гадзінаў раніцы ў Мозыры бліжэй старт удзельнікам Паўнёвага маршрута (Мозыра—Менск) спаровай вясельнай эстафеты фізкультурнікаў калгасаў пагранічных раёнаў, якая прысвечана XVII гадавіне вызвалення БССР ад белапалікаў. З першага стана адправіліся ў шлях 200 чалавек. Старт другою (паўночнаму) маршруту (Асвея—Менск) даецца сёння ў 12 гадзінаў дня.

Усюю ў гэтай эстафете прымуць удзел 2000 калгаснікаў-фізкультурнікаў, усе значычосты «ГПА». Яны ўзброены вістоўка-

міі, Вельмомбанка і фабрыкі «КМ» на Ленінскай вуліцы) арганізуюцца масавыя танцы. У парк імя Горькага ў гэты час — народнае гуляне.

12 ліпеня на інадроме імя Будзёнага адбудзецца конна-спартыўныя спарыячым у якіх прымуць удзел лепшыя коннікі ка-валерыйскіх часцей. На стадыёне «Дынама» анов адбудзецца масавы фізкультурны выступленні ігры па баскетболу футбольу. У гэты-ж дзень у парках горада павольна раёнаў масовы працоўных Увечары ў летнім театры парка імя Горькага адбудзецца сустрэча партыіна-комса-мольскага артыя стадыі з Героямі Савецкага Саюза, а таксама з героямі-пагра-мічымі.

## ЭСТАФЕТА ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ ПАГРАНІЧНЫХ РАЁНАЎ БССР

Учора ў 8 гадзінаў раніцы ў Мозыры бліжэй старт удзельнікам Паўнёвага маршрута (Мозыра—Менск) спаровай вясельнай эстафеты фізкультурнікаў калгасаў пагранічных раёнаў, якая прысвечана XVII гадавіне вызвалення БССР ад белапалікаў. З першага стана адправіліся ў шлях 200 чалавек. Старт другою (паўночнаму) маршруту (Асвея—Менск) даецца сёння ў 12 гадзінаў дня.

Усюю ў гэтай эстафете прымуць удзел 2000 калгаснікаў-фізкультурнікаў, усе значычосты «ГПА». Яны ўзброены вістоўка-

## ГАСТРОЛІ СТАЛІНСКАГА УКРАЇНСКАГА ТЭАТРА

Свёня Сталінскі Украінскі драматычны тэатр заканчае свае гастролі ў БССР. Тэатр за час праваўня ў БССР наведаў гарады: Магілёў, Гомель і Менск і паказаў працоўным 44 спектаклі. Гастролі Сталінскага тэатра праходзілі ў нас адначасова з гастролі Беларускага Драматычнага тэатра ў гарадах Мазыры і Сталіно. Гастролі двух тэатраў нароўж брацкіх рэспублік з'явіліся дэманстрацыйна поспеху тэатральнай культуры арэва-паіскай Беларусі і сацыялістычнага Даб-са.

Украінскі Сталінскі драматычны тэатр беларускаму глядачу паказаў апрача ар-гінальных і ёс савецкай тэматыкі («Песьня о сече» і «Банкір» і «Банкір» А. Карней-чука) багату класічную спадчыну укра-інскага народу — пастаноўкі «Доля сон-ца зійдзе», «Шемленко пенскі», «Па-ташка Потава» і «Сорочына ярморка».

Усе пастаноўкі тэатра прайшлі з вялі-каймі поспехамі і апабонем. Беларускі глядач гораха сестру працэдурыстаў бра-кага украінскага народу, які пах

кіраўніцтвам камуністычнай партыі ста-рае сацыялістычнае мастацтва.

За час праваўня ў Беларусі Сталін-скі тэатр правёў значную культурную ра-боту сярод байцоў Чырвонай Арміі. Тэатр арганізаваў спецыяльныя выезды ў вай-сковыя часці з пастаноўкай сваіх леп-шых спектакляў.

Сталінскі Украінскі тэатр на гастроліх у БССР быў другі раз. І на гэты раз тэатр прадастаўляў поспехі росту за першы ад імплоўнага да дэсплоўнага свайго існавання. Трэба сказаць, што свой дэсплоўнавы юбілей тэатр сустравае значнымі поспехамі ў стварэнні тэатраль-нага мастацтва. Тэатр мае сваё творае аблічча, адоўны творчы калектыў і ўме-я ядрона даносіць да глядача багаче ішч і вобразу іх у п'есах сучасных драматур-гаў, та і ў п'есах драматургаў-класікаў.

Пажадзелаў да тэатру і яго творчому ка-ллектыву яшчэ лепш змаганна за вятніччае мастацтва свайго народу, мастацтва, па-цяжынальнае на форме і сацыялістычнае на зместу.

## НАВЕДАМЛЕННЕ

### НАСТУПНЫЯ АСОБЫ ВЫКЛІКАЮЦА ЦІ КП(б)Б У 33 ПАКОІ НА 11 ЛІПНЯ:

- Ліўшын Х. І. — Гаўс; Бель Л. Э. — Гіт-бург Е. С., Бабіч В. В., Якаўлеў А. П., Го-мель В. С., Барышчэў П. А., Сіроцін; Бо-рышчэў А. С. — Старобін; Дзямідаў А. І., Аўдзееў П. А., Ліпін А. Н., Кіры-чэнка У. Н., Лозух Г. В., Астапенка Я. У., Радзін В. К., Зялёў А. І., Гуткоўскі А. П., Ільенкоў К. У., Кракшын Х. А., Магілёўскі Г. К., Зялёў А. І., Мокіна І. М., Сталінскі Г. К. (КП(б)Б); Кучара І. К. — Талачын; Валток І. Ф. — Сіроціна.

- Віт В. С. — Парчыч; Федарычын І. М., Шкаўна А. В., Малап П. Б. — Пухавічы; Навальчанскі А. І., Шакоўскі К. І. — Ра-гоў; Велькаў, Парохімаў Г. І. — Стукі; Бо-рышчэў А. С. — Старобін; Дзямідаў А. І., Аўдзееў П. А., Ліпін А. Н., Кіры-чэнка У. Н., Лозух Г. В., Астапенка Я. У., Радзін В. К., Зялёў А. І., Гуткоўскі А. П., Ільенкоў К. У., Кракшын Х. А., Магілёўскі Г. К., Зялёў А. І., Мокіна І. М., Сталінскі Г. К. (КП(б)Б); Кучара І. К. — Талачын; Валток І. Ф. — Сіроціна.

Адзнамы эздантар Д. В. КЮРНОУ.

## Народны Камісарыят Аховы Здароўя БССР

### авбяшчае НАБОР на 1937/38 навучальны год

#### у наступныя школы МЕДЫЦЫНСКІХ СЯЦЕР:

- 1. Віцебская школа
- 2. Гомельская школа
- 3. Аршанская школа
- 4. Палонская школа
- 5. Ваўраўская школа
- 6. Мозырская школа
- 7. Слуцкая школа
- 8. Лельска-я школа
- 9. Дубровенская школа
- 10. Чароўна-ская школа
- 11. Кімавіцкая школа
- 12. Мясельская школа
- 13. Рагачоўская школа
- 14. Рэчыцкая школа
- 15. Шклоўская школа
- 16. Чароўна-ская школа
- 17. Быхавіцкая школа
- 18. Горацкая школа
- 19. Асіпаўіцкая школа
- 20. Чароўна-ская школа

Усе вышэйпералічаныя школы медыцынскіх сяцёр буддуць падрых-тоўваць кваліфікаваных медыцынскіх і асяельных асяцёр з закончана сярэдняй медыцынскай адукацыяй.

Тэрмін навучання ў школе медыцынскіх сяцёр і асяельных — дзяд гады.

У школы медыцынскіх сяцёр прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 35 год, маючы адукацыю за 7 класаў сярэдняй школы.

Жадаючыя паступіць у школы медыцынскіх сяцёр павінны пала-ваць заявы ў гарадскія або раёныя аддзелы аховы здароўя (райадра-ва), дзе адпраўваюцца гэтыя школы.

Да заявы неабходна прыклаці наступныя дакументы ў арыгіналах: 1. Ацэст аб адукацыі, 2. Метрычны выліс, або даведку аб нараджэнні, 3. Даведку аб тым, што стан здароўя не перашкаджае паступленню ў сярэд. мед. навч. устаноўу, 4. Дзве фотакарткі з уласнаручнымі подпісам на іх.

Паступаючы на ўзросце ад 18 год і вышэй працяжваюць паш-чарт пры асобнай аўца.

Усе паступаючыя падляраваюцца прыёмным іспытам ў аб'ёме 7 клас-су сярэдняй школы на наступныя прыёмнах: беларускай і рускай мовы, матэматыкі, алгебры (руска і іспісмова), геаграфіі, фізіцы, геаграфіі і палітграмае (руска).

Прыём заяў будзе праводзіцца да 1 жніўня. Іспыты — з 1 па 20 жніўня.

Прынятыя ў школы медыцынскіх сяцёр буддуць забяспечаны сты-пендыям, згодна існуючых правіл і інтэрнатам ці кватэрамным грашмам. НАРКАМЗЕМ БССР.

Аддзяленне завочнага навучання і павышэння кваліфікацыі ВАРОНЕЖСКАГА лесна-культурнага Інстытута

## авбяшчае П Р Ы Ё М на завочнае НАВУЧАННЕ ВУЗ'А на спецыяльнасці: лесавод-лесна-спадарчыя і лесавод-лескультурныя.

Тэрмін навучання 3 год. Прымаюцца асобы, якія маюць незаключаную вышэйшую асвету ці закон-чана сярэдняю.

## СВЕНІЯ ў ТЭАТРАХ і КІНО:

Пампаканне Болдэардраматэатра 3.10 ліпеня 1937 г. гастролі Маскоўскага тэатра імя МОСКО РЭПЕРТУАР:

ВОРАГІ, СПРАВА РАДАВОГА ПЬІВУ, НІНА, МЯНЕЖ ПРАФЕСАР МАМЛОК.

Гукавы кіноаатар «Чырвоныя зоры» МАЛЕНЬКАЯ МАМА

Дэцачы гукавы кіноаатар ДАРЫКО

Гукавы кіно